

УМОВЫ ПАПІСКІ:

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гады, а/м тэлефон № 10-74. 2) Сябра рэдакцыі—ад 12 да 2-ох гадыны дня, тэлеф. № 8-19. 3) Начы рэдактар (друкарня) ад 6 гады, веч. тэл. № 6-42.

ПАЛА ЗА АБВЕСТКІ:

За рэдакцыйнае і асобнае (пазля тэсту)—50 кап. Ішагародніа—1 р. Паапрод тэсту у два разы даражэй. Пры шматразовым друкаванні—адна на згодзе.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (большавіноў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторэ

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гады, а/м тэлефон № 10-74. 2) Сябра рэдакцыі—ад 12 да 2-ох гадыны дня, тэлеф. № 8-19. 3) Начы рэдактар (друкарня) ад 6 гады, веч. тэл. № 6-42.

ВЯДЗЕЛЯ 21 КАСТРЫЧЫКА

1928 г.

№ 244 (3051)

Конт асобнага нумару усюды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

Важнейшы вучастак культурэвалюцыі (Да ўсебеларускага зьезду таварыства „Прэч няпісьменнасьць“)

Складаныя гаспадарчыя пытаньні, што стаяць зараз перад намі, ні ў якім выпадку ні на адзін крок не павінны адсуnúць вырашэньня важнейшых пытаньняў нашага культурнага будаўніцтва.

XV зьезд партыі падкрэсьліў, што задачы індустрыялізацыі краіны, рацыяналізацыі прамысловасьці, налітывізацыі сельскае гаспадаркі, наступленьня на нашага клясавага ворага—ня могуць быць вырашаны з посьпехам і з належным аскараньнем без вырашэньня культурных задач, якія стаяць перад краінай.

Культурнае развалюцца павінна стаць адным з рашаючых падважнікаў усяго эканамічнага пэрыяду, які мы зараз перажываем.

Дасягненьні ў галіне культурнага будаўніцтва бласспрэчны, яны вялізарныя.

Але тым ня менш, усё тое, што ў гэтай галіне зроблена, зьяўляецца кропляй у моры ў параўнаньні з тым, што нам трэба зрабіць у нашай адставай, малакультурнай краіне, каб сапраўды забяспечыць рашаючую перамогу на фронце культуры.

Трэба з усёй рашучасьцю змагацца супроць усякіх выяўленьняў няўважлівасьці і нядабайнасьці ў пытаньнях культурнага будаўніцтва. Трэба ўсякім чынам падтрымліваць грамадскую ініцыятыву, арганізацыі, якія араўюцца ў гэтым напрамку.

Адным з асноўных пытаньняў, што стаяць перад намі на культурным фронце, зьяўляецца ліквідацыя няпісьменнасьці.

Ліквідацыя няпісьменнасьці зьяўляецца важнейшай клясавай праблемай. Трэба памятаць, што няпісьменнасьць у нас ёсьць перш за ўсё—няпісьменнасьць шырокіх пластоў рабочых і сялянскай беднаты.

У нас па БССР на агульную лічбу членаў прафэсійнальных саюзаў у 218.805 чалавек прыходзіцца няпісьменных—14.763 чал. (6,7 проц.), малалісьменных—59.308 чалавек (22,8 проц.). Па саюзе нархарч на 1.000 чалавек прыходзіцца 263 няпісьменных, па саюзе камунальнікаў—158 і па саюзе тэкстыльшчыкаў—150.

У вёсцы на 1.000 мужчын прыпадае 339 няпісьменных, на 1.000 жанчын—722.

Агульная колькасьць няпісьменных ва ўзросьце ад 8-35 гадоў дасягае 1.836.000 чалавек (па даных дэмаграфічнага перапісу насельніцтва ў 1926 годзе).

Работа па ліквідацыі няпісьменнасьці за тры апошнія гады дала павялічэньне ліку пісьменнага насельніцтва на 120.370 чалавек (колькасьць сямігодніх лічункі).

Але, прымаючы пад увагу, што ў гэтую лічбу ўвайшлі падросьці да 12 год у колькасьці 108.313 чалавек, трэба сказаць, што тэмп ліквідацыі няпісьменнасьці сярод дарослага насельніцтва быў невыстарчальным, не

КЛЯСАВАЯ БАРАЦЬБА ў ЛОДЗІ

Здрадніцкая тактыка пэпэсаўцаў

УСЕАГУЛЬНАЯ ЗАБАСТОўКА ПАД ПАГРОЗАЎ ЗРЫВУ

ТЭКСТЫЛЬШЧЫКІ І МЭТАЛІСТЫЯ ТРЫМАЮЦА ЦЬВЁРДА

ВАРШАВА, 19. 18 кастрычніка, у міністэрстве працы адбыліся перагаворы паміж прадпрыемцамі і прадстаўнікамі бастуючых. Перагаворы не далі ніякіх вынікаў, бо прадпрыемцы згаджаюцца толькі на 5% прыбаўку.

Вестка аб безвыніковым сканчэньні перагавораў у Варшаве ўзьдзейнічала прыгнятаюча на некаторыя больш слабыя элементы бастуючых. Штэйнкбрэхэры падымаюць галаву. Так, вчэрніа газэты паведамляюць, што пры дапамозе штэйнкбрэхэраў сёньня пушчаны ў рух некаторыя цэхі лодзінскіх фабрык Шэйблера, Пазнанскага і Розэнблата.

Вестка аб безвыніковым сканчэньні перагавораў у Варшаве ўзьдзейнічала прыгнятаюча на некаторыя больш слабыя элементы бастуючых. Штэйнкбрэхэры падымаюць галаву. Так, вчэрніа газэты паведамляюць, што пры дапамозе штэйнкбрэхэраў сёньня пушчаны ў рух некаторыя цэхі лодзінскіх фабрык Шэйблера, Пазнанскага і Розэнблата.

«Кур'ер Варшавскі» зьявіўся вельмі характэрнае паведамленьне, ініцыяваныя міністэрствам працы. У ім гаворыцца: «З прычыны адхіленьня ўрадавага арбітражу, перагаворы праз галоўнага інспэктара працы ня будуць адноўлены. Нямотазгодным зьяўляецца таксама ўмяшачельства ўраду, таму што некаторыя фабрыкі Лодзі і ў акрузе аднавілі работу па ўласным пачыне. Востры пэрыяд забастоўкі ў лодзінскай прамысловасьці прайшоў». Аптымізм буржуазнага друку можа, аднак, зьявіцца заўчасным.

ВАРШАВА, 20. (Атрымана па радыё а першай гадз. ночы). Дзякуючы пільнасьці бастуючых тэкстыльшчыкаў, ліквідаваны ўчарайшыя спробы сарваць забастоўкі ў Лодзі. Забастоўка пастарому працягваецца на ўсіх тэкстыльных фабрыках. Аднавіўшыя працу дробныя фабрыкі зноў спынены бастуючымі.

Буржуазны друк прабуе зрабіць уражаньне, быццам забастоўка тэкстыльшчыкаў зьявілася Фабрыканты, з свайго боку, прабуюць увесці рабочых у ману. Высьветлена, што на некаторых буйных фабрыках былі разарэты катлы, каб дым з камінаў пасяў сярод бастуючых паніку.

У будынку акруговае камісі прафсаюзаў адбыўся мітынг тэкстыльшчыкаў, на якім аднагалосна ўхвалена рэзалюцыя аб працягу забастоўкі да задавальнення ўсіх патрабаваньняў рабочых. Пасьля мітынгу рабочыя прабавалі арганізаваць дэманстрацыю, але былі разгананы паліцыяй, якая арыштвала некалькі рабочых.

Учора адбыўся другі мітынг тэкстыльшчыкаў. З дэкладам выступіў старшыня лодзінскага саюзу тэкстыльшчыкаў пэпэсавец Вальчан. Рабочыя з абурэньнем крытыкавалі афіцыйных арганізатараў забастоўкі,

якіх тактыка, паводле слоў прамоўцаў, накіравана да спыньнення руху. Мітынг, наперакор супраціўленьню пэпэсаўцаў, ухваліў рэзалюцыю, у якой патрабуецца ўзмацненьне забастоўкі і прыняцьце захадаў да абвешчэньня ўсеагульнай забастоўкі салідарнасьці па ўсёй Польшчы.

Бастуючыя абураны паводзінамі акруговае камісіі, якая адмаўляецца дапусьціць да кіраўніцтва забастоўкаю выбранныя рабочымі стачачны камітэт, дзе маюць пераважы ўплыў камуністыя.

ВАРШАВА, 20. Згодніцкія кіраўнікі лодзінскіх прафсаюзаў працягваюць разлад у рады бастуючых рабочых. У сувязі з блыстым зьяленьнем рабочых раду прафэсій ад абавязку працягваць забастоўку ім удалося пасяць зямляцельства сярод рабочых.

У выніку здрадніцкае тактыкі пэпэсаўцаў—ўсеагульнай забастоўцы ў Лодзі паражнае зрыў. Працуе газавы завод, значная частка трамвайшчыкаў, тэлефон, камунальныя прадпрыемствы і рабочыя па добрабыце гораду.

Цьвёрда трымаюцца: тэкстыльшчыкі, металістыя, гарбары, шаўцы і рабочыя швейнае прамысловасьці. Аналігічнае становішча ўтварылася і ў іншых гарадох.

Лодзь у гэтыя дні

(Ліст з Лодзі)

— А ўсё-ж такі. Рэстаратар—прызнаецца што сёньня горш, чым заўсёды. Але і раней было дрэнна.

— Чаю, сулярэчу я, яны-ж працавалі? — Ну, дык што-ж,—адказвае нездаволеным тонам рэстаратар—Яны плацілі не работай, а грашыма.

— Растваратар маўчыць, а потым становіцца больш разгаворлівым. — Каму-ж ім раней аддаць гэтыя 20 злотых, якія яны атрымлівалі ў суботу пры выплаце пэнсіі? Крамніку, пенару, домаўладзьніку, шаўчу, або мне.

— Я падыходжу да цэнтру вугла Пятрыкоўскай вул. Конныя патрулі тут радзюць. На панэлах гуляе польская буржуазія. Але нават і тут на кожным кроку адчуваецца дух забастоўкі. Абрэўкі пачуцьныя выразаў цесна зьявязаны з нарастаючай барацьбой.

— Бо яны хочуць увесць горад зьніштожыць,—гаворыць багата-апрутала маладая жанчына пісьлівым голасам.

— А ўсё-ж такі. Рэстаратар—прызнаецца што сёньня горш, чым заўсёды. Але і раней было дрэнна.

— Чаю, сулярэчу я, яны-ж працавалі? — Ну, дык што-ж,—адказвае нездаволеным тонам рэстаратар—Яны плацілі не работай, а грашыма.

— Растваратар маўчыць, а потым становіцца больш разгаворлівым. — Каму-ж ім раней аддаць гэтыя 20 злотых, якія яны атрымлівалі ў суботу пры выплаце пэнсіі? Крамніку, пенару, домаўладзьніку, шаўчу, або мне.

— Я падыходжу да цэнтру вугла Пятрыкоўскай вул. Конныя патрулі тут радзюць. На панэлах гуляе польская буржуазія. Але нават і тут на кожным кроку адчуваецца дух забастоўкі. Абрэўкі пачуцьныя выразаў цесна зьявязаны з нарастаючай барацьбой.

— Бо яны хочуць увесць горад зьніштожыць,—гаворыць багата-апрутала маладая жанчына пісьлівым голасам.

— А ўсё-ж такі. Рэстаратар—прызнаецца што сёньня горш, чым заўсёды. Але і раней было дрэнна.

— Чаю, сулярэчу я, яны-ж працавалі? — Ну, дык што-ж,—адказвае нездаволеным тонам рэстаратар—Яны плацілі не работай, а грашыма.

— Растваратар маўчыць, а потым становіцца больш разгаворлівым. — Каму-ж ім раней аддаць гэтыя 20 злотых, якія яны атрымлівалі ў суботу пры выплаце пэнсіі? Крамніку, пенару, домаўладзьніку, шаўчу, або мне.

— Я падыходжу да цэнтру вугла Пятрыкоўскай вул. Конныя патрулі тут радзюць. На панэлах гуляе польская буржуазія. Але нават і тут на кожным кроку адчуваецца дух забастоўкі. Абрэўкі пачуцьныя выразаў цесна зьявязаны з нарастаючай барацьбой.

— Бо яны хочуць увесць горад зьніштожыць,—гаворыць багата-апрутала маладая жанчына пісьлівым голасам.

Да ведама рабкораў-камуністыя

У панядзелак, 22 кастрычніка г. г., склікаюцца сход рабкораў-камуністыя усіх друкаваных і насьценных газэт Менску (памяшканьне рэдакцыі «Зьвязда», а 7 гадзіне ўвечары).

Парадак дня: Доклад т. Сянкевіча: «Задачы пераважнае бараў партарганаў».

10 мільёнаў пралетараў СССР салідарны

з рабочымі Лодзі

УсеЦПСЕ—лодзінскім рабочым

Прэзыдум УсеЦПСЕ, заслухаўшы паведамленьне т. Томскага аб ўсеагульнай забастоўцы рабочых Лодзі, пастанавіў азьвінуцца да рабочых Лодзі а тэлеграмай, у якой шле пралетарам Лодзі, асабліва тэкстыльшчыкам гарачае брацькае прывітаньне ад імя 10 мільёнаў арганізаваных рабочых СССР.

Тэлеграма зазначае, што цяпер, як 22 гады таму назад у царскай Польшчы, лодзінскія фабрыканы і заводчыкі кінулі намы выклік лодзінскім тэкстыльшчыкам за іх іхкненьне вырвацца з галебна-жабрацкіх умоў працы. Тады маскоўскія ткачы, леныградскія металісты, друкары і тысячы іншых рабочых Расіі аддавалі свае мігэрныя грошы на дапамогу лодзінскім пралетарам.

Рабочыя СССР,—гаворыцца далей ў адозьве, зьявязаны ў мінулым з польскім пралетарыятам кроўнымі, брацкімі вузамі супольнае барацьбы супроць царызму і капіталістычнай эксплёатацыі—цяпер, як два дзесяцігодзьдзі таму назад, з напружанай увагай і гарачым спачуваньнем сочаць за гераічнай барацьбой польскіх рабочых. Рабочыя новай рэвалюцыйнай савецкай Расіі і інш. брацкіх рэспублік нашага Саюзу выказваюць ім свае пачуцьні глыбокай сымпатыі і баявой клясавай салідарнасьці.

Мы выказваем разам з тым сваё захапленьне высокай палітычнай свядомасьцю лодзінскіх рабочых, якія дружна і аднадушна сталі на абарону рабочых-тэкстыльцаў.

Рабочыя Лодзі! Ад імя 10 мільёнаў прафэсійнальных арганізаваных рабочых СССР мы ваяўляем вам, што рабочыя СССР, як і 22 гады таму назад у распачатай намі гераічнай барацьбе супроць капіталу будуць да канца ваяваць адданымі і надзейнымі саюзнікамі і гатовы аказваць усмернае падтрыманьне сваім братам па клясе. Памятаюць, што ў вытрыманасьці, непахіснасьці, агуртаванасьці і адзінстве, салідарнасьці і падтрыманьні ўсяго польскага пралетарыяту рабочымі іншых краін—ваго вашаго посьпеху.

Мы—разам з вамі ЦК саюзу тэкстыльшчыкаў СССР

шчыкаў Польшчы з прывітаньнем. «Сярод расійскіх тэкстыльшчыкаў,—зазначаецца ў прывітаньні,—шмат жыве ўспамін аб супольнай з вамі барацьбе ў 1906-07 г.г. супроць царызму і капіталу. Ня дзелячы на ўсе перашкоды, што высуваюць нашы клясавыя ворагі—пачуцьні братэрскае салідарнасьці ня вырваць ім. Яно жыве і будзе жыць. Мы—разам з вамі. У адзінстве наша сіла, наш шлях да перамогі».

ДНЯПРОПЯТРОўСК, 19. Капфэрончыя рабочыя заводу ім. Леніна, заслухаўшы паведамленьне аб ўсеагульнай забастоўцы ў Лодзі, кляніміць ганьбаю здрадніцаў рабочае клясы—пэпэсаўцаў, і вклікае ўсіх рабочых заводу Леніна і ўсіх іншых прадпрыемстваў Дняпропэтроўшчыны аказаць маральную і матэрыяльную дапамогу рабочым Лодзі ў іх гераічнай барацьбе.

КІЕў, 19. Сёньня пад час абедзённага перапынку на радзе прадпрыемстваў г. Кіева адбыліся лютыя мітынгі, прысьвечаныя лодзінскай забастоўцы. Ва ўхваленых рэзалюцыях рабочыя заяўляюць, што яны акажуць максымальнае падтрыманьне сваім братам—польскім пралетарам.

Міжнародны камітэт дзеньня і прапаганды тэкстыльшчыка ў адозьве да бастуючых тэкстыльшчыкаў Лодзі разам з брацкім прывітаньнем выказвае пажаданьні, каб пільна сачылі за паводзінамі сваіх прафбюракратараў, якія не адзін раз у рашаючых хвілінах прадавалі інтарэсы амагаючыхся рабочых.

Будзьце на варце—гаворыцца ў адозьве,—каб кіраўніцтва ў вашай барацьбе ня выйшло з рук забастоўачнага камітэту, які на справе праявіў сябе сапраўдным абаронцаў нашых інтарэсаў, ня спыняйце барацьбы да поўнага здавальненьня выстаўленых вамі патрабаваньняў.

МАСКВА, 20. Прэзыдум УсеЦПСЕ на запітаньні прафарганізацый фабрычна-заводскіх камітэтаў паведамляе, што грошы на дапамогу лодзінскім бастуючым рабочым павінны пераводзіцца на адрэс УсеЦПСЕ. Весткі аб сабраўні сумаш павінны пераводзіцца ў адрэс УсеЦПСЕ.

Мы—разам з вамі ЦК саюзу тэкстыльшчыкаў СССР

часта зьберажэцца, прывакуецца, упарта імкнецца да міру.
Розныя сацыял-эрадыкі кажуць: «ны імперыялісты, бо ў нас ёсць «нарасная армія». Але мы павінны адказаць: «Мы-б былі ненапраўнымі ідэямі, каб пры такім сацыяльным уабрабеньні капіталізму распусцілі нашу Чырваную армію». Мы прапа-

году на іх будзе. Мы са- тым годзе жьта менш на 28 міль- ёнаў пудоў, але затое недахват па- прываецца ўраджам на іншых па- ны на 142 мільёны, аўсу на 195 мільёнаў, ячменю на 71 млн., куку- рузы на 74 мільёны—гэта в ліпкам накрывае недахват жьта. Праўда,

таргьт усёй Польшчы. Няхай жьве Камінтэрн, правадыр сусьветнай рэвалюцыі!
А адзінаццатая гадзіне ўрачыста пасяджэньне было зачынена і для дэлегатак быў наладжан вечар-кан- цэрт.

Днямі будзе ўрачыста на творы Леніна. Усе пра- служачыя інстытуту аб падпісцы на твары Леніна на беларускай мове.
Наогул беларуская грамадзасьць праяўляе вялікую за- цікаўленасьць да твораў Леніна на беларускай мове. Гэта дае нам упэўненасьць, што лін падпісчыкаў будзе ўсё ўзрастаць.

М. Л.
«Аб беларусізацыі не скажу нічога»
(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

Б. ШПІТАЛЬНІК.
і салідарнасьці рабочых і служачых бастуючымі тэкстыльшчыкамі Лодзі.
Агульны сход супрацоўнікаў ЦКБ РСІ вынес рэзалюцыю, у якой атма- лодзіскай пралетарыят у яго гэрці- най барацьбе супроць фашысцкай ка- нітальнага становішча. Разам з на- ральным падтрыманьнем,—затмача- ца ў рэзалюцыі,—мы адлічваем 1 про- цента ад месячнае пэньсі на карысьці забастоўшчыкаў.
Калектыў служачых Менскрфа вы- казаў сваё глыбокае абурэньне супроць фашысцка-літудыскай, якая экс- платуе рабочую класу Польшчы. Пра- летарыят Польшчы пачынае адказваць забастоўкамі, рэвалюцыйным выступ- леньнем. Калектыў служачых Мен- скрфа, падтрымліваючы выступленьне рабочых Польшчы, настаіваў адлі- чваць 1 проц. пэньсі на працягу ўсёй забастоўкі.
Учора на прадпрыемствах і ўста- новах г. Менску працягваліся мітын-

Па Савецкім Саюзе

Памёр член ЦКК УсеКП(б) Т. Тольбэрт

ПЕРАХОД 112 ПРАДПРЫЕМСТВАУ НА 7-ГАДЗІННЫ РАБОЧЫ ДЗЕНЬ

МАСКВА, 20. Пастановаў ўрадавай камісіі па падрыхтоўцы правядзеньня сьмяідазіннага рабочага дня ў першым пэрыядзе 1928-29 г. на 7 га- дзін пераводзіцца 112 прадпрыем- стваў хэмічнай, нафтавай, тэкстыль- най, папіграфічнай, швейнай, ляс- ной, скураной, маслабойнай, тугун- вай, электрычнай і мэталёвай пра- мысловасьці, якія абхапляюць 100.034 рабочых.

РЭАЛІЗАВАНЫ З ПЕРАВЫ- ШЭНЬНЕМ

МАСКВА. Па даных па 17-ае каст- рьнічна казаньне па рэалізацыі ІІ па- вышч індустрыялізацыі выкавана в пера- дымшэньнем—401.862 тыс. руб. (звычайна —400 млн. руб.).
Пастаюьдэна працягваюць тэрмін рэ- алізацыі пэньсі ў вёсім да 1-га сьнежня, а ў гарадох аьвярнуць увагу на больш хуткае афармленьне падпіскі.

У Маскву, на волю— з кітайскіх казэматаў

Учора ў Маскву прыбылі 9 чалавек з ліку 15 супрацоўнікаў савецкага паўпрэдстава ў Кітаі, арыштаваных пры нальце на паўпрэдстава ў красавіну 1927 г. і якіх трымаліся ня працягу 17 месяцаў у няніёнсай турме. Пры- ехалі наотупныя таварышы: Марозаў, Снаткін, Камбэрг, Кісальў, Ільяшэнка, Самсакоў і Агноў. Разам з імі пры- былі семч некаторых супрацоўнікаў.

Другая група вызваленыя супрацоў- нікаў паўпрэдстава прыбудзе ў Маскву ў бліжэйшыя дні, трэцяя група выеха- ла з Уладывастоку проста ў Ленінград. Захранаючы ўмовы турмы, таварышы зазначаюць, што ў першы час ім не дазвалялі нават спатаньне з савецкім консулам. Але пасля гаадоўні спат- каньні былі дазволены два разы ў тыдзень. Даўгае прывазьненне ў кітай- ськай турме падарвала здароўе многіх таварышоў. Так, у Марозава разьвіўся тубэркулёз, у другога таварыша—тра- хона, якой ён заразіўся ў турме, мно- гія захваралі нэрвоўымі хваробамі.

ШТОДНЯ 900 ВАГОНАУ ХЛЕБА

Начальнік транспартнае ўправы Пар- камгандаю СССР т. Імявітаў паведаміў, што ўжо пачаўся ўмоцнены вываз хле- ба праз Цюмень і Чаялбінск на Захад. З лістапада сярэдня-сутачная нагрузка хлеба будзе даведзена да 900 вагонаў, в якіх 800 вагонаў штодэдня павінны накіроўвацца на захад.

У ЛІТВЕ

Запата за Клайпэду

Фінансавая сьвіцца рэпарціыйнае камісіі ў Парыжы пэкалькі гадоў вала перагаворы з літоўскім ўрадам аб вы- значэньні сумы, якая прынада на Літ- ву ўзамен за атрыманьне ёю Клайпэ- дэнае акругі і дзяржаўнае ўласнасьці на гэтым абшары. У лютым месіам г.г. сьвіцца вьвярнулася да літоўскага ўра- да в мэмарыял, у якім зазначае, што Літва павіна заплациць 60 мільёнаў залатых марак, аль-бо 144 млн. літаў (больш 28 млн. руб.).

Літоўскі ўрад падатаваў адказ, які на дні будзе высланы ў Парыж. У ад- казе зазначаецца, што вартасьць дзяр- жаўнае маемасьці на абшары Клайпэ- ды дасягае толькі 30 млн. залатых ма- рак.

Манэўры шаўлісаў

13-га кастрычніка на паграніччы з Польшчаю пачаліся трэція за тэтую восень манэўры шаўлісаў. У манэўрах прыймае ўдзел дывізія рэгулярнае лі- тоўскае арміі.

Манэўры абываюцца трыма гру- памі ў кірунку Сьвянцян, Таўроена і Шаўляў.

Літоўска-эстонская мытная вайна

Літоўскі ўрад павалічыў па 100 проц. мыта на эстонскія тавары, узавізаў ў Літву. Па чутках поль- ськіх газет, гэта зроблена ў якасьці «кары» за прымільнасьць Эстоніі да Польшчы ў вільнскім пытаньні.

У сувязі з гэтым літоўскі пасол у Эстоніі Аўкштэліс адлікаецца ў Літву і на яго месца назначаецца генэрал Жукаўскас.

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

Няхай жьве баявы пралетарыят Лодзі

Дапамога працоўных Беларусі яму забясьпечана

У пятніцу, 19-га кастрычніка, адбы- ся ў польскім глыбока імя Розы Лю- бляў Г. МЕНСКУ сьмесіа з М-нім КОННА - АРТЫЛЕРЫЙСКІМ ДЫВІ- ЗІЭНАМ, прысьвечаны забастоўчы лодзіскай тэкстыльшчыкаў.

У сьціслай форме прамоўцы абма- лявалі цяжкае становішча рабочых ў фашысцкай Польшчы, зьвярныныя ўмо- вы эксплаатацыі і зьдэнаў з рабочых мас на што рабочыя адназалі забас- тоўкаю.

Аднагалосна вынесены наступныя рэзалюцыі:

«Фашысцкі ўрад Польшчы павяля моцналіх гадоў сваёго панаваньня, даеў рабочых Польшчы да апошняй галечы і ўпаду. Баспрыкладная і дзі- каая эксплаатацыя капіталізму выкінула масавы забастовачны рух у Лодзі і акрузе. Рабочыя масы Лодзі, ня гле- дычы на ўсе намаганьні зьдранінаў з ППС, ідуць над кіраўніцтвам кам- партыі ня толькі супроць нізкіх зараб- тоўкаў, але і супроць дыктатуры фа- шысцкага ўраду. Працоўныя палейі г. Менску шлюць сваё палкае пры- вітаньне гэрцічным тэкстыльшчынам Лодзі і адначасова запэўняюць іх аб гатоўнасьці аказаньня маральнай і ма- тар'яльнай дапамогі.

Тэкстыльшчыні Лодзі Трымайцеся моцна, ня дайце сабе справакаваць пэўзасоўскім зьдранінам. Ідзецца ў да- лейшай барацьбе ад кіраўніцтвам

С.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат хто з адказных працаў- нікоў нагонт выпіскі «Зьвязды» сказаў:
— Да гэтага часу ня выпісаў, а дыяпр вышну.
Ячэйка не змагла ўдзягнуць і на- блізіць да парт'ячэйкі шырокія колы мэдычных працаўнікоў. Пшат было такіх адкрытых сходаў, на якіх ня прысутнічаў піводзін бее- партыйны.
Добра кіравала ячэйка працай шэфства. Выяжджалі дактары ў вёску, чыталі лекцыі, аказвалі мэ- дычную дапамогу сялянству.
Перавыбары праішлі без усялякіх сьпісак кандыдатур. Навава выбра- нае бюро складаецца з працаадоль- ных таварышоў. Для выпрацоўкі прапагоў на справадачы мінулага складу бюро абрана камісія.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

На карысьць бастуючых Лодзі

За ўчарашні дзень на блгучы рахунак № 1 Усекабану паступіла і карысьць бастуючых лодзіскай рабочых: ад заўкоў «дэзапрацоўчын» 268 руб. 48 н., рабачому будаўнікоў № 4—53 руб., фабрыні «Меншэў»—433 руб., мяоцкому вандрунага дзяржтэатру 22 р. 30 н., калектыву газэты «Зьвязда»—41 р. 50 н., мяоцкому працоўнікоў «Тэкстыльганда»—42 р. 48 н., працоўнікоў прыватных прадпрыемстваў 19 р. 20 н., швейнай мій- старні—20 р.

Усяго за ўчарашні дзень паступіла 931 руб. 30 кап.

М. Л.

«Аб беларусізацыі не скажу нічога»

(Ячэйна КП(б)Б мэдсанпрацы, Барысаў)

Вялікага вымагаць ад гэтай ячэй- кі ня прыходзіцца, бо лна працуе ўсяго 5 месяцаў. Аднак, і за гэты час ячэйка змагла пчыльня па- дыісыі да пытаньняў кіраўніцтва лекавымі ўстановамі, але ў галіне рацыяналізацыі і канкрэтнага па- ліпшэньня працы гэтых устаноў посьпехаў набыла мала.
— Аб беларусізацыі не скажу ні- чога, бо ячэйка гэтым пытаньнем не займалася. Так сказаў сам сакратар партыйнай ячэйкі ў сваёй справа- адачы. І сапраўды з беларусізацыяй абстаці дэнна. Партыйны бела- рускі газет і ня чытаюць. Аб рас- паўсюджаньні «Зьвязды» ячэйка не клапацілася.
— Гэта справа савэзу, гаварылі таварышы.
Гэта пытаньне на перавыбарчым сходзе атрымала адваедным штур- шок. Пшат

Кулацкая „дума“ — замест сельсавету

Ілжывы ліст „партыйкі“ Ганчаровай тав. Яраслаўскаму

Кіраўнік антысавецкай арганізацыі — пад шылдай „культурнага гаспадара“... Для эксплёатацыі батракоў — ікона ў кухні; для ашуканства партыі — партрэт Леніна ў залі... Кулацкія дзеці на дзяржаўных стыпендыях... Кам'ячэйка на варце інтарэсаў беднаты

Прэзідыумам ЦК КП(б)Б разглядаюцца цікавейшая справа шырокага грамадака — палітычнага значэння, якая сведчыць аб тым, што клясавая барацьба ў беларускай вёсцы набыла больш складаную форму, што кулацтва паспяхова перафарбоўваецца ў зашчытны колер, скарыстоўваючы ня толькі савецкія органы, але і партыю.

Справа пачалася з таго, што ў ЦКК УсеКП(б) на імя тав. Яраслаўскага паступіла заява ад рабфакаўкі Ленінградскага сельска-гаспадарчага інстытута, члена партыі Ф. Ганчаровай, у якой яна прасіла абараніць яе і яе сям'ю ад праследванняў некаторых працаўнікоў Запольскага сельсавету, Сурацкага раёну, Віцебскай аругі. Па сутнасці заява Ганчаровай зводзілася да наступнага:

Працуючы, як актыўная камсамолка, а потым як член партыі ў Запольскім сельсавете, яна, Ганчарова, узброіла супроць сябе мясцовага настаўніка Лебедзева, зараз сакратара ячэйкі Запольскага сельсавету, а таксама і старшыню сельсавету Максіменка. Яе актыўнасць прышлася не на душы гэтым двум працаўніком і з гэтай прычыны яны зводзяць з ёй і сям'ёй яе бацькі Абрама Ганчарова асабістыя рахункі. Ганчарова піша, што калісьці яе бацька працаваў батраком у памешчыка Радзянкі. Насяля-ж рэвалюцыя ён, дзякуючы «выпадкавай злучнасці абставін» (сваёй Ганчарова забілі бандыты), стаў гаспадаром самавольнага гаспадаркі. Але бацька, піша рабфакаўка, навуў гаспадарку на культурным шляху, сумленна выконваючы ўсе савецкія законы: «лён да кілёграму аддаваў у кааперацыю, падаткі і страхоўку плаціў акуратна, вышываў сельска-гаспадарчую літаратуру і кнігі, трэці год абразоў у доме на трымае, нават матка ў царкву ня ходзіць». Такое становішча і такія паводзіны бацькі, па думцы

Ганчаровай, не павінны былі б спаткаць няпрыкільных адносін улады і партыі да яго. Між тым, скардзіцца рабфакаўка, Лебедзеў і Максіменка «ствараюць з бацькі кулака», «арганізуюць 2-3 жанчын, якія маюць зносць на бацьку, у якасці сведка быццам Абрам Ганчароў «контррэвалюцыйны». Сакратар ячэйкі і старшыня сельсавету давалі да таго, што брата рабфакаўкі выключылі з камсамолу, а бацьку з яшчэ «7-ю сумленнымі беднякмі і серадзянкамі», згодна пастановы ДПУ, арыштавалі і пасадзілі ў Віцебскі напраўчы дом. Ганчарова, як член партыі, просіць тав. Яраслаўскага рассьледваць справу, аднавіць ісьціну, пакараць вінаватых у арышце ні ў чым невінаватых людзей і агарадзіць яе ад праследванняў настаўніка Лебедзева, які, як відаць, хоць дабрацца да яе ў Ленінград, каб скампраметаваць яе там.

Заява Ганчаровай была пераслана ў ЦКК КП(б)Б для рассьледвання. Пасля азнамлення ў матар'ялі і асноўнымі героямі данае справы на месцы — у вёсках Вінцыя і Паваротна, — выявіўся абуральчы малюнак ашуканства, эксплёатацыі беднаты кулацтвам, скарыстоўваньне былымі людзьмі і зможнікамі савецкіх законаў і партыі ў сваіх карысных мэтах. Перад абсьледвальцам амаль нечакана выявілася, што ў Запольскім сельсавете ў працягу некалькіх год расла і ўзмацнялася арганізацыя кулацтва, з якой у апошнія часы павяля ўпартую і цяжкую барацьбу мясцова ячэйка.

Арганізаваная некалькі год таму назад кулацкая групоўка лічыла сябе настолькі моцнай і аўтарытэтай, што мела нават сваю назву — «Дума». Кіраўніком «Думы» зьяўляўся нейкі Чарнышоў. У дарэвалюцыйны час

ён быў прыказчыкам у памешчыка Радзянкі, працаваўшы ў лясной канторы званомі Усывацае і зьяўляючыся шчырым выканаўцам волі памешчыка па эксплёатацыі наўкольнага селянства. Насяля рэвалюцыі Чарнышоў стаў жыць на сваім багатым хутары (да рэвалюцыі за хутарам лічылася 56 дзесяцін), працуючы адначасова ў савецкім лясніцтве па сьляве лесу. Перафарбоўваўся ў зашчытны колер, ён устаўляўся прыказчыкам па лесараспрацоўках і сьляве ў розных арганізацыях. Калі да гэтага дадаць, што ён і пасля рэвалюцыі, як прыказчык Радзянкі, захоўвае свае старыя сувязі з селянствам, дык стане зразумела тая лёгкасць, з якой ён і ў савецкі час працягваў эксплёатаваць беднату. Ён «назвае» хлеб незможным, «дае» ім фураж, грошы, парадзі. Адным словам, настолькі аблытаў беднату і ўкраўся ў яе давер'е, што апошняя лічыла сябе маральна і матар'яльна залежачай ад яго. Адкрыта гэты былі прыказчык Радзянкі заўсёды выступае як самы лёальны савецкі грамадзянін. Сапраўды-ж ён заўсёды імкнецца скарыстоўваць усе памылкі мясцовай улады для кулацкіх мэтаў. Навінны для пачатнага вока сходы ў «Думе» Чарнышоў скарыстоўвае для таго, каб паступова абарыць «Думу» ў апорны пункт кулацтва і ў такую арганізацыю, якая-б утывала ў патрэбным напрамку на беднату.

І вось на працягу раду год побач з сельсаветам існуе свайго роду палітычны клуб кулацтва. Тут Чарнышоў наперад падрыхтоўвае грамадскую думку да падтрыманьня ўгодных яму і кулаком кандыдатаў на ўсялякія выбарныя пасады: у сельсавет, камітэт узаемадапамогі, «ЕПО», сельска-гаспадарчую кааперацыю і г. д. Кулацкая групоўка на чале з Чарнышовам скарыстоўвае ўсе спо-

сабы, аж да прывітаньня раённых партыйных канфэрэнцый ад імя «селянства» (чытай — кулакоў), каб заваяваць аўтарытэт усюды, дзе толькі можна.

Да запольскай «Думы» належаў увесь «цвёт» мясцовых антысавецкіх сіл: даржоўны староста Граматнеў, поп Даўгяла, дзяк Сявоньнік, былы паштовы чыноўнік Аўтухоў і інш.

Але прайдзем да нашага героя Абрама Ганчарова, аб якім так кляпацілася яго дачка. Аказалася, што і ён быў адзін з верных слугаў вярхоўнага памешчыка Радзянкі. Доўгі час Ганчароў працаваў у якасці рахункавода і фактычна зьяўляўся правай рукой кіраўніка канторы Радзянкі па зямельнай частцы. Важным момантам для характарыстыкі гэтага чалавека зьяўляецца тое, што ён — сваяк Чарнышова. Насяля рэвалюцыі Ганчароў падаронным спосабам усталываўся на хутары, захаваўшы да апошняга часу 33 дзесяціны зямлі. Ён і яго дзеці працягваюць зьяўляючыся адольнасць прыстаўвацца да новых савецкіх умоў. Дзеці Ганчарова ўдаецца заручыцца партыйнымі і камсамольскімі білетамі. Да сучаснага моманту ўсе яны аказаліся студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў (адзін вучыцца ў Томскім Тэхналічным Інстытуце, другі — ў Ленінградскім горным інстытуце, дачка — на рабфаку сельска-гаспадарчага інстытута ў Ленінградзе). Цікава тое, што ўсе атрымваюць дзяржаўную стыпендыю.

Але гэтага Ганчарова мала, ён параніў атрымаць ад савецкай улады ўсё, што яму патрэбна, скарыстоўваючы ўсе магчымасьці. Ён атрымлівае кредит на паліпшэньне свайі гаспадаркі, на які набывае сабе племянога бугая, малатарню. Савецкі кредит, — вось што дапамагло яму, гэтаму кулаку, арабіцца культурным гаспадаром, атрымліваць на выстаўках пахвальныя лісты. З другога боку культурна гаспадарка Чарнышова зьяўляецца вынікам эксплёатацыі мясцовай беднаты, якая прымала неабмежаваны разьмеры.

Так жылі Чарнышоў і Ганчароў цэлы рад гадоў, добра прыстасаваныя да савецкіх умоў. Жылі ня горш, чым пры парм. Кампанія адчувала сябе гаспадарамі ў раёне Запольскага сельсавету, бо іх стаўленьні выконвалі іх, кулацкую, волю.

Усё ішло гладка і добра, эксплёатавалі беднату і скарыстоўвалі партыю да таго часу, пакуль на кругавідзе Запольскага сельсавету не зьявілася партыйная ячэйка з настаўнікам Лебедзевым на чале. Паступова ячэйка робіцца б'яльмом на воку запольскай дэп'лай кулацкай кампаніі. Паступова сельсавет пачынае ўсп'яваць з-пад уплыву «Думы». Старшыня сельсавету Максіменка, стаўленік «Думы», пачынае прыслухоўвацца да голасу партыі, бярэ на сябе смеласьць выселіць пана з памышканьня ў інтарэсах школы. А калі Максіменка пачаў у 1927 годзе выяўляць утоеную кулакамі зямлю (выкрыў 1,024 дзесяціны) і праводзіць абрэжку кулацкай зямлі, дык барацьба паміж «Думай» з аднаго боку і сельсаветам і ячэйкай — з другога боку, зусім абвастраецца. Кулакі фактычна абвешчваюць тэрор, пурскаюць у ход запалохваньняў. У старшыню сельсавету падальваюць гумно. Падкідваюцца ананімныя лісты з пагрозамі (тыя-ж мэты, якія ўжываліся кулацтвам у Крупскім сельсавете, Аршанскай аругі). Пашыраюцца чуткі аб збойстве старшыні і сакратара ячэйкі. Актыўнасць кулацкай групы асабліва ўзрастае ў апошні час. Яна пачала распаўсюджаць розныя байкі аб блізкасці вайны, каб запалохаць беднату. Гэты спосаб, треба прызнаць,

па, меў нават некаторы посьпех. Былі выпадкі, калі беднякі адмаўляліся ад атрымання зямлі, адраванай у кулакоў, у зьвязку з «блізкасцю вайны». Гэтай контррэвалюцыйнай дзейнасць кулацкай групы Запольскага сельсавету была раптам спынена Віцебскай ДПУ пры актыўнай дапамозе мясцовай парт'ячэйкі.

Як я ўжо вышэй адзначыў, бедната хаця скося і падаронна глядзела на мясцовую кулацкую кампанію, але ён не ханала волі і арганізацыі, каб вызваліцца ад кулацкіх путаў. Толькі пасобныя, найбольш сьвядомыя, беднякі паміж сабою гаварылі: — У іх справа хітра пастаўлена. У гэтага Ганчарова для эксплёатацыі батракоў — абраз у кухні, для эксплёатацыі партыі і камсамолу — Ленін у залі.

Зусім зразумела, што пры ўмовах, якія стварыліся ў Запольскім сельсавете, ячэйка працаваць было выключна цяжка. Настаўніку Лебедзеву і старшыню сельсавету Максіменка прыходзіцца зараз вытрымліваць на сваіх плячоў увесь цяжар барацьбы з кулацтвам. Няма нічога даўнага, што на іх спыліцца даносы і паклёпы. Абсьледвальчу стала зусім зразумелым, што і рабфакаўка ня спынілася перад тым, каб у карысных мэтах навесці паклёп на сумленны працаўнікоў: т. т. Лебедзева і Максіменка. Аказалася, што партыйка-рабфакаўка ператварае барацьбу партыі і мясцовай ячэйкі супроць кулацкага засілья ў вёсцы «ў асабістую варажасць камуністэй, якая адбываецца на сьпінах бедных селян».

Прэзідыум ЦКК КП(б)Б, разглядаючы гэтую справу, ухваліў лінію ячэйкі і настаўніка Лебедзева, адначасова, што дачку кулака, якая прымазала да партыі, треба выгнесьці з партыі. Справа, зразумела, не ў Ганчарове і яго дачцы. Справа, узятая ў зьвязку з заявай

рабфакаўкі, мае шырокае палітычна-грамадакае значэньне і з яе ЦКК треба вышесці пэўныя ўрокі:

Требя больш пільна сачыць за клясавымі ворагам у вёсцы, бо кулак, як хамельён, перафарбоўваецца ў зашчытны колер, скарыстоўваючы, як мы бачым з гэтага справы, і савецкія законы, і нават партыю.

Надходзячыя перавыборы саветаў павінны быць максымальна скарыстаны для правэркі складу сельсаветаў. З сельсаветаў треба пачыста вымесьці кулацкія адгалоскі, якія гармозіць зямляўпарадкаваньне ў вёсцы і калектывізацыю апошнія.

Требя яшчэ раз правярць склад праўленьняў крэдытных таварыстваў, выгнесьціўшы адтуль такіх, пры дапамозе якіх Ганчарова, Чарнышоў і Граматнеў набываюць у крэдыт малатарні, племянную жывёлу, насенне і грошы для эксплёатацыі беднаты.

Требя ўдаляць больш увагі і аказваць сваячасовае падтрыманьне тым грамадакім працаўніком вёскі, якія вядуць актыўную барацьбу за лінію партыі. Гэтых працаўнікоў треба агараджаць ад кулацкага тэрору, сваячасова рэагуючы на ўсе выпадкі і факты (такія выпадкі, якія мелі месца ў Аршаншчыне).

Требя ачысьціць партыйныя рады ад такіх членаў партыі, якія выступаюць абаронцамі эксплёатацыі беднаты і ў арганізацыі кааперацыі бачаць канкурэнцыю кулацкай гаспадарцы і толькі.

Урэшце, треба, каб п'явыя органы ўлады несці большую адказнасць за выдату ўсялякага роду справак, пры дапамозе якіх на упіверытэтах і нават на рабфаках утрымліваюцца на дзяржаўнай стыпендыі дачкі кулакоў накітаў Ганчаровай.

К. ЭЛЬКІНД.

Наго выхоувае наша школа

III. Гімназістачка каля дзв'яярэй

Зімні вецар. На камароўскіх вуліцах пуста, прасторна і ціха. Влішчыць і пераліваецца ў бэзавым месячным святле зацарушаная сьнегам далачыня.

Раптам — звон густых бомаў, удары пугі па спадельным кані, дзікія маладзёцкія крыкі і дзівочы піск... Нейкая высіла кампанія праносіцца па дарозе.

ляе — супроць чаго, усё-ж такі, яе заклікаюць «рашуча змагацца» п'яніцкімі фарпосты і камсамольскія ячэйкі. Таму магчымы такія рэчы, як у 9-й школе: там абвясцілі сто-процэнтным мянчанствам... на-шэньне бантаў.

Наогул, больш усёго зварачаецца увагі на зьдворныя факты: пудра, завушніцы, пярсьцёнкі. Усё гэта ёсьць у нашай школе, праўда — ня ў надта вялікіх разьмерах, і ад гэтага треба энергічна адвучаць. Але ня ў гэтым галоўнае небяспэка.

Праблема заклячаецца ў тым, каб заваяваць унутраны сьвет падрос-ткаў, запыбіць яго сьветлымі гна-

факту, што нязначная частка настаўніцтва сваімі паводзінамі нявольна сідзейнічае ўзмацненьню гэтай спецыфічнай атмасфэры. Ёсьць многа фактаў зьяўляюцца настаўнікаў да прыгожых вучаніц, бываюць нават і шлюб, прычым, зразумела, усё гэта робіцца прадметам самага гарачага і жывога абмеркаваньня дзіцлячай масы. Нярэдка вучні адчуваюць, што вось настаўнік да адной вучаніцы асабліва добра адносіцца, шугае яе лёгка і заўсёды ставіць «уды». Вучаніца 7-й класы 1-й школы мне кахатліва скардзілася:

— Ах, вы ведаеце, я з-за настаўніка ня ведала ні дзікіх ні матамат-

У прэзідыуме ЦВК БССР

Падрыхтоўка да сьвяткавання XI-годзьдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі

Прэзідыумам ЦВК арганізавана камісія для падрыхтоўкі сьвяткаваньня XI годзьдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі пад старшынствам тав. Хацкевіча, у складзе т. т.: Хацкевіча, Бэйліна, Стасевіча, Агурскага, Антанікоўскага, Цэнцшэра, Кулака, Санкевіча, Браварнік, Ратнэра, Крохмалі і Ляўкова.

Вылучэньне тав. Зянкевіч на адказную працу

Прэзідыум ЦВК пастанавіў вылучыць члена ЦВК БССР тав. Зянкевіча ў якасьці адказнага за сьвят-

НАШ ЗЬЛЕЙШЫ ВОРАГ

П'яніц і прагульшчыкаў — на суд грамадзкасьці

Наш БЫТ — быт будаўнікоў сацыялізму павінен быць здаровым

Ля дому санасьветы (Малюнак з натуры)

— Давай грошы, давай, а то дык вось лягу тут на брук і буду галаціць, — насідае на рабочага змучаная сухая жанчына — давай, кажу...

Рабочы ў парусінавым паліце, з-пад якога відаль запалканьня вапнаю пшаны — лаецца на жонку і па-

Жонка з хлопчыкам ідуць дамоў, а рабочы купляе яшчэ «паўдзёнічкі», як ён называе паўмітровую бутэльку, і ўсаджваецца ў куток разам з чатырма кампаньёнамі. Папойка працягваецца. П'яная гутарка густа падсолена «матам» і іншым пры-

У Барысаве адкрылася культурная чайная

15-га кастрычніка ў Нова-Барысаве адкрылася новая культурная чайная. У Нова-Барысаві рабочым клубе адбылося ўрачыстае адкрыцьцё. Удзельнічалі прадстаўнікі ўсіх прафсаюзаў, партыйных і

...заваядае унутраныя надзеі і запавольвае яго сапраўднымі грамадзкімі інтарэсамі і новым падыходам да выхавання.

Гэтага новага падыходу няма ў нашых школьнікаў.

У якую школу не зайдзі—адразу кідаецца ў вочы рэзкае, нават варожае, размежаванне паміж хлопцамі і дзяўчатамі. У класах, як правіла, сядзяць асобнымі групамі. Я не знайшоў ва ўсіх меншых школах ніводнай лаўкі, дзе-б вучыць садзеў побач з вучанцамі. Ніхто не знаходзіць у гэтым зьявішчы нічога адмоўнага. Настаўнікі чыгуначнай чатырохгодкі МВБ чыг. дайшлі нават да таго, што прыдумалі новы від пакарання вучняў: садзіць іх на якую-небудзь гадзінку-другую побач з дзяўчатамі... Для вучня ня можа быць большай ганьбы, чым сядзець побач з «дэвчэнкай»,—такі сэнс гэтага выключнага педагагічнага глупства.

Рэзкае размежаванне днём, у класе, не пераходзілае самаму песнаму, самому нездароваму збліжэнню вечарам—на школьных спектаклях, на мілых хатніх «балах» і «капусніках». Заліцацьне сярод школьнікаў другога канцэнтру прымае праграмаючыя разьмеры. Варта пабыць на гэтых школьных вечарох з абавязковай «маргалачкай» і «жулікам», з натоўпам прыляцельных у ўсіх канцоў «кавалераў», варта паслухаць размовы школьнікаў на пераменах, варта зазірнуць у альбомы і дэянікі дзяўчатак, каб пераканацца, наколькі тут моцны пазытыўны сама сапраўднага разбэшчанага мяшчанства.

У кожнай школе абавязкова ёсць свой «гэрой», ад якога на чарэе «сходзіць с ума» дзяўчаты. Любоўныя пісьмы, двухсэнсоўныя намёкі, флірт, прыпаднясенне кветак,—усё стварае атмасферу, у якой ня можа быць гутаркі аб іншых узвемаадносных паміж хлопцамі і дзяўчатамі, чым тыя, якія «раз назавуць» ўстаноўлены абыватальскім асяродзішчам.

Мы ня можам прайсці міма таго, што ў гэтым рэзе, а можа і горш.

А вось ліст вучанцы школы імя т. Чарвякова да свайго «прадмету»:

«Не дай мяня, так для мяня, так для кога же для кога же Любюць заветную хранишь? Скажы, хто воех тебе дороже, Кому «люблю» ты говоришь? Скажы, забывшись в вихре вальса, О ком мечтаешь тайно ты? Кому ты шлешь свои любованья, Чье имя с уст не сводишь ты?»

Дай ответ чем хочешь—прозой или стихами.

Р. С. Писать решила я невольно, любовь заставила меня. Она мне давит сердце больно, не могу забыть тебя».

Было-б можа зусім лішнім і пяціквятым расказаваць пра вучоркі на Камароўцы і прыводзіць гэты ліст, калі-б справа датычыла толькі даследчай школы і школы імя тав. Чарвякова. Было-б можа няправільна і нясусленна завастаць увагу пралетарскай грамадзкасці на «асобных фактах мяшчанства» (як гэта любіць гаварыць многія таварышы), калі-б гэта былі толькі асобныя нехарактэрныя факты.

Старая гімназія пакінула ў спадчыну ня толькі дзяжкі груа аджыўшых педагагічных метадаў, ад якіх зараз пачынае ралуча звываліцца савецкая школа. Праз чорны ход у нашу школу прабуе прайсці гімназістачка—тая самая гімназістачка, якая ўкрадкай завівае кудзеркі і піша любоўныя пісьмы ў верхай і мае альбом з размаляванымі клеткамі, і пад падушкай хавае Чарскую...

Мяшчанская стыхія падступіла да парогу савецкай школы. Тоненькія на першы погляд струмені распаўзаюцца ўжо ва ўсе бакі... Сотні залісак, падаюць на школьных канферэнцыях, крычаць аб адным і тым-жа: «Мне здаецца—гэта вялікая і асноўнае пытаньне школы, асабліва 6-7-8 і 9-ых класаў. Флірт, альбомы, запісачкі, гутаркі ў часе лекцыі—вось гэта. Што з гэтым рабіць? Якую вельці барацьбу? Праз каго? Што рабіць? Кажэце!!!... «Якія треба прыняць меры супроць школьнага мяшчанства?»... «Як змагацца з мяшчанствам?»... «Якім чынам зывіваць мяшчанства ў школе, калі гэта прычальляецца у хаце?»... «Як вельці барацьбу з фліртам, фарбай, пудрай і г. д.»...

І лічэ адно пытаньне чуў я амаль што ва ўсіх школах:

— Скажэце—а што-ж гэта такое мяшчанства? Дзіўная маса вельмі смутна ўяў-

— Ах, вы ведаеце, я з-за настаўніка ня ведаю ні фізікі, ні матэматыкі... Ён да мяне мае сымпатыю.

Ад любоўнай пісьмы да парнаграфічнай літаратуры ці песенькі вельмі блізка. Парнаграфія пралежала і распаўсюджваецца ў школе. Сьценкі і лаўкі загананы брыдкімі надпісамі. У 5-й школе ходзіць па руках «нелегальнае» апаўданае нібыта з самым нявінным зместам, але, калі чытаць яго праз радок, дык атрымліваецца цынічнайшая і нахабнейшая брыдота...

Пад п'вёрдай шкарлункай дарэвалюцыйнай школы, пад суровай казёнай абалонкай гімназіі захоўваўся гнілы змест. Выраслі гнілыя людзі. Мы ня можам сказаць ветага агулам пра нашу школу. Але небяспека зусім рэальная. Гімназістачка ўжо прыадчыніла дзьверы і прасунула ў савецкую школу прышудраныя носкі.

Тыя, хто «завіны» былі паспраўднаму, пабальшавіцку арганізаваць дзіцячую масу для барацьбы з мяшчанствам—тыя ганебна бяздзейнічаюць. Камсамольскія ячэйкі, прымаваныя да школы, надзвычайна дрэнна сабе прадуляюць. Па 6, па 8 месяцаў не заслухоўваецца справадача павадыра фарпосту. Рэдакцыя прыдуць камсамольцы ў школу паікавіцца кіпучым дзіцячым жыццём, а калі і прыдуць, дык яшчэ нагубяць і нахуліганяць, як гэта было ў чыгуначнай 9-годцы МВБ чыг.

Камсамол ня можа тут ня прызнаць правалаў і недахопаў сваёй працы. Яснае ўсьведмленне стаювішча са школьным выхаваннем асабліва патрэбна зараз, напярэдадні ўсесаюзнага камсамольскага суботніка дапамогі школе.

МІХ. ГОЛЬДБЭРГ.

Увага: Усе нарысы т. М. Гольдберга аб школе ідуць у парадку абгаварэння. Рэдакцыя чакае водгукаў ад настаўніцтва, прафесуры, камсамольскага актыву, ад усіх зацікаўленых справай школьнага выхавання.

У ПРЭЗЫДЫМЕ ГАРСАВЕТУ ДАРМОВЫЯ БІЛЕТЫ Ў КІНО «ЮНЫ ПІЯНЭР»

Прэзыдум гарсавету абавязаў адміністрацыю дзіцячага кіно «Юны Піянер» размяркоўваць 25 проц. дармовых білетаў паміж арганізаванымі школьнікамі. Тэатру прадастаўляюцца льготы за карыстаньне электрычным сьвятлом, а таксама і на афішным зборам.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

— Ах, вы ведаеце, я з-за настаўніка ня ведаю ні фізікі, ні матэматыкі... Ён да мяне мае сымпатыю.

Ад любоўнай пісьмы да парнаграфічнай літаратуры ці песенькі вельмі блізка. Парнаграфія пралежала і распаўсюджваецца ў школе. Сьценкі і лаўкі загананы брыдкімі надпісамі. У 5-й школе ходзіць па руках «нелегальнае» апаўданае нібыта з самым нявінным зместам, але, калі чытаць яго праз радок, дык атрымліваецца цынічнайшая і нахабнейшая брыдота...

Пад п'вёрдай шкарлункай дарэвалюцыйнай школы, пад суровай казёнай абалонкай гімназіі захоўваўся гнілы змест. Выраслі гнілыя людзі. Мы ня можам сказаць ветага агулам пра нашу школу. Але небяспека зусім рэальная. Гімназістачка ўжо прыадчыніла дзьверы і прасунула ў савецкую школу прышудраныя носкі.

Тыя, хто «завіны» былі паспраўднаму, пабальшавіцку арганізаваць дзіцячую масу для барацьбы з мяшчанствам—тыя ганебна бяздзейнічаюць. Камсамольскія ячэйкі, прымаваныя да школы, надзвычайна дрэнна сабе прадуляюць. Па 6, па 8 месяцаў не заслухоўваецца справадача павадыра фарпосту. Рэдакцыя прыдуць камсамольцы ў школу паікавіцца кіпучым дзіцячым жыццём, а калі і прыдуць, дык яшчэ нагубяць і нахуліганяць, як гэта было ў чыгуначнай 9-годцы МВБ чыг.

Камсамол ня можа тут ня прызнаць правалаў і недахопаў сваёй працы. Яснае ўсьведмленне стаювішча са школьным выхаваннем асабліва патрэбна зараз, напярэдадні ўсесаюзнага камсамольскага суботніка дапамогі школе.

МІХ. ГОЛЬДБЭРГ.

Увага: Усе нарысы т. М. Гольдберга аб школе ідуць у парадку абгаварэння. Рэдакцыя чакае водгукаў ад настаўніцтва, прафесуры, камсамольскага актыву, ад усіх зацікаўленых справай школьнага выхавання.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ ДАРМОВЫЯ БІЛЕТЫ Ў КІНО «ЮНЫ ПІЯНЭР»

Прэзыдум гарсавету абавязаў адміністрацыю дзіцячага кіно «Юны Піянер» размяркоўваць 25 проц. дармовых білетаў паміж арганізаванымі школьнікамі. Тэатру прадастаўляюцца льготы за карыстаньне электрычным сьвятлом, а таксама і на афішным зборам.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

— Ах, вы ведаеце, я з-за настаўніка ня ведаю ні фізікі, ні матэматыкі... Ён да мяне мае сымпатыю.

Ад любоўнай пісьмы да парнаграфічнай літаратуры ці песенькі вельмі блізка. Парнаграфія пралежала і распаўсюджваецца ў школе. Сьценкі і лаўкі загананы брыдкімі надпісамі. У 5-й школе ходзіць па руках «нелегальнае» апаўданае нібыта з самым нявінным зместам, але, калі чытаць яго праз радок, дык атрымліваецца цынічнайшая і нахабнейшая брыдота...

Пад п'вёрдай шкарлункай дарэвалюцыйнай школы, пад суровай казёнай абалонкай гімназіі захоўваўся гнілы змест. Выраслі гнілыя людзі. Мы ня можам сказаць ветага агулам пра нашу школу. Але небяспека зусім рэальная. Гімназістачка ўжо прыадчыніла дзьверы і прасунула ў савецкую школу прышудраныя носкі.

Тыя, хто «завіны» былі паспраўднаму, пабальшавіцку арганізаваць дзіцячую масу для барацьбы з мяшчанствам—тыя ганебна бяздзейнічаюць. Камсамольскія ячэйкі, прымаваныя да школы, надзвычайна дрэнна сабе прадуляюць. Па 6, па 8 месяцаў не заслухоўваецца справадача павадыра фарпосту. Рэдакцыя прыдуць камсамольцы ў школу паікавіцца кіпучым дзіцячым жыццём, а калі і прыдуць, дык яшчэ нагубяць і нахуліганяць, як гэта было ў чыгуначнай 9-годцы МВБ чыг.

Камсамол ня можа тут ня прызнаць правалаў і недахопаў сваёй працы. Яснае ўсьведмленне стаювішча са школьным выхаваннем асабліва патрэбна зараз, напярэдадні ўсесаюзнага камсамольскага суботніка дапамогі школе.

МІХ. ГОЛЬДБЭРГ.

Увага: Усе нарысы т. М. Гольдберга аб школе ідуць у парадку абгаварэння. Рэдакцыя чакае водгукаў ад настаўніцтва, прафесуры, камсамольскага актыву, ад усіх зацікаўленых справай школьнага выхавання.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.

ПЕРАД ПЕРАВЫБАРАМІ ГАРСАВЕТУ

У сувязі з падыходзячымі перавыбарамі гарсавету прэзыдум пачаў заслухоўваць справазачы сьведчый. Ужо былі заслуханы даклады адміністрацыйна-прававой і камунальнай сэкцыі. Работа іх у гэтым годзе значна палепшылася. Па адміністрацыйна-прававой сэкцыі наведваемасць дасягае 55 проц. Члены сэкцыі былі прымацаваны да аддзяленьняў міліцыі і прымагі ўдзел у разгляджаньні скаргаў, у накладаньні штрафаў і г. д. З прычыны перагрукі камунальнай сэкцыі прэзыдум гарсавету прызнаў мэтазгодным падзяленьне яе на дзьве самастойныя сэкцыі—камунальнага добрыбы і зямельна-жылдзёва-будаўнічую. Бюро камунальнай сэкцыі даручана аспрадаваць праект рэарганізацыі сэкцыі.



ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Адчыненне ўсебеларускай Здраўніцы ў Сасноўках

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Закончана пабудова санаторыя «Сасноўка». Урачыства адкрыцця яго адбудзецца паміж 1 і 7 лістапада. «Сасноўка» ўдзяляе сабою закрыты санаторы для хворых на сухоты. Санаторы разлічаны на 150 ложкаў і абсталяваны паводле апошняга слова медыцынскага тэхнікі. Пры санаторыі ёсць уласны рэнтгенаўскі кабінет, абсталяваны лябараторыя, якая будзе рабіць усе клінічныя досьледы і анализы. Вылікая ўвага будзе зьвернута на культурнае абслугоўваньне хворых. Набыты стацыянарны кіно-апарат, устаноўлена радыё і закуплена бібліятэка з кнігамі на расійскай, беларускай, лўрайскай і польскай мовах.

Галоўсаветарх разаслаў інструкцыю на акругах аб парадку адбору хворых у гэты санаторы. Для прыёму хворых будзе зроблена разьвёрстка па акругах, прычым будзе ўлічана колькасць застрахаваных і колькасць хворых на сухоты. Некаторая колькасць месц будзе прадастаўлена пралетарскаму студэнцтву. Акругам ужо дана заданьне, каб да 3-га лістапада хворыя былі ў санаторыю. На час зімовага сезону, хворыя будуць лячыцца два месяцы, а ў іншы час—6 тыдняў.

Адчыненне рабфаку ў Віцебску

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). 17 кастрычніка ў Віцебску адбылося ўрачыства адчыненне віцебскага дзянянага рабфаку. На ўрачыстым сходзе студэнтаў і выкладчыкаў рабфаку прадстаўнікі партыйных, прафсаюзных і савецкіх арганізацый адзначылі, што рабфакі зьяўляюцца нязьнямай новай—пралетарскай інтэлігенцыяй, у якой рабочыя, батрані і блднейшае сялянства будуць падрыхтоўваць сабе на кіраўнічыя пасады, у чырвоныя спэцы, у якіх наша краіна адчувае патрэбу.

Сьлёта адчыніўся толькі першы курс рабфаку. Усяго студэнтаў прынята 100 чалавек. Па сацыяльным отане студэнты падзяляюцца так: рабочыя—50 проц., батраны—20 проц. і сялян—30 проц.

У сувязі з адкрыццём рабфаку ў Віцебску рэдакцыя газ. «Зьвязда» атрымала на сваё імя ад урачыстага сходу прывітаньную тэлеграму, у якой оход шчыра вітае газ. «Зьвязда», якая на сваіх старонках высвятляе ля дасягненьні, таі і недахопы па будаўніцтве Беларускае Савецкае рэспублікі.

ДА ПЕРАВЫБАРАЎ НАРОДНЫХ ЗАСЯДАЦЕЛЯЎ

Зараз па БССР праводзіцца падрыхтоўчая праца да перавыбараў народных засядацеляў. Распачалася яна і па Менскай акрузе. Калі мы зробім параўнаньне паміж нашым пралетарскім судом і буржуазным, дык убачым, што буржуазія і яе вучоныя стараюцца прадставіць справу так, быццам дзяржаўная ўлада і яе законы гэта адно, а суд—нешта зусім іншае, незалежнае ад дзяржавы.

Наш-жа пралетарскі суд, як адзін з органаў дзяржаўнае ўлады, абараняе інтарэсы працоўных і таму ня можа быць незалежным ад агульнага дзяржаўнага ладу рабочых і сялян.

Уся структура і арганізацыя пралетарскага суду пастаўлена так, каб у вырашэньні ўсіх яго спраў прымалі самы шырокі ўдзел усе працоўныя масы.

Для гэтва мэты пры разглядзе кожнае справы ў склад суду акрамя судзьдзі ўваходзіць яшчэ і два народныя засядацелі—прадстаўнікі ад працоўных, якія абіраюцца на кароткі тэрмін для таго, каб можна было паступова ўдзяваць у працу суду як мага больш рабочых і сялян.

Пры перавыбарах мы складаем сьпісы народных засядацеляў для кожнага гарадскога, раённага і нацыянальнага вучастку народнага суду ўсяго на 200 чал. на кожны вучастак нарсуду на год.



П'яніцы сарвалі сход

Нядаўна быў назначаны агульны сход рабочых ст. Дараганова, Зах. чыг. Перад сходам была прачытана лекцыя доктара нахонт алкагалізму і іншых хвароб. Перад сходам і лекцыя старшыня мясцома тав. Дзядзькоў наладзіў супольна з рабочымі ліхую папойку. Частка рабочых зьявілася на сход мятрвёйкі правамі.

Вось тры маладых бяспрытульных—адну бутэльку яны выпілі на тратувары, а другую забраі в сабою. Каля віннай крамы, на тратувары ля сьцяны ўтварылася сапраўдная расьпівачалня.

На рагу міліцыянер... Чаму дазваляеце на вуліцы ствараць піўнушку?—пытаецца ў яго праходжы.

— А яны вас чапаюць?—сурова адказвае міліцыянер.

— Дазвольце... Вы ня маеце права чытаць мне патапці, вось калі яны вас вачепляць, тады ўжыву меры, а калі яны сядзяць ціха, якая вам да гэтага справа.

Міліцыянер выконвае інструкцыю. Па яго думцы палойка на вуліцы не зьяўляецца непарадкам. Дзядзько А.

П'яніцы сарвалі сход

П'яніцы і пачала крыць «матам» лектара. З вялікімі цяжкасьцямі ўдалося скончыць лекцыю, а сход сарвалі; прышлося яго адкласці. Асабліва адзначыўся лаянкай рамонтныя рабочыя Алікевіч.

Цікава ведаць, дзе вочы нашай ячэйкі.

Ведаючы.

Усіх прафсаюзных, партыйных і камсамольскіх арганізацый, рабочы актыў і інш.

Новая чайная пакідае надта прыемнае ўражаньне. Папершае, наведвальнік трапляе ў разьдзьявально, дзе дармова пакідае вопратку і калёшы. За разьдзьявальной буфэт і курьельня, тут-жа сьвежыя газэты, часопісі. Потым ідзе вялікі пакой для чайной, чытальня і шахматная.

Усяго чайная займае пляч вялікіх пакояў. У ёй светла і чыста. На сьценах невялікі лік партрэтаў правадзьроў і антыалкагольных плякаты. Вялікі гучнагаварыцель перадае маскоўскі і менскі канцэрты.

Чай адпускаецца па 3 кап. за шклянку. Мярнуецца пераход да выдачы чаю па-маскоўску, чайнікамі, што дасьць магчымасьць рабочаму наведаць чайную разам з сям'ёй—У сваіх прывітаньнях прадстаўнікі розных арганізацый падкрэсьлілі ролю чайной, як культурнага канкурэнта і пасьядоўца піўной.

Новая чайная—наштоўны падарунак новаму быту.

Аб чым гавораць лічбы

Статыстыка прагулаў паказвае, што вялікая большасьць нявыкадаў на работу падае на пасьясьвяточныя дні і на дні пасьяля выдачы варплаты.

Асабліва разьвіты прагулы на некаторых заводах Шклатрэсту. За першае паўгодзьдзе 1927-28 г. лік прагулаў на заводзе «Ільліч» дасягнуў 1.165 чалавека-дзён, на заводзе імя Дамбала—1.182, на гудзе «Труды»—



1.155. Характэрна, што лік прагулаў на гудзе «Ільліч» ня толькі ня зьменшыўся, але і павялічваецца. У 1926-1927 годзе лік прагулаў склаўся 2,1 проц. у адносінах да фактычна прапрацываных чалавека-дзён, у першым паўгодзьдзі 1927-28 г.—2,5%, а ў трэцім квартале—3 проц.

На іншых гудгах Шклатрэсту лічба прагулаў, за рэдкімі выключэньнямі «стабілізавана» на працягу апошніх двух год ад 0,1 проц. да 1,5 проц.

Прагулы дасягаюць значных разьмераў і на іншых прамысловых прадпрыемствах. На заводзе «Дрэвапрацоўшчыні», напрыклад, лік прагулаў склаўся ў пазалеташнім годзе 1,44 проц., а ў трэцім квартале мінулага году—1,58 проц., на заводзе «Камінтэрн» удзельная вага прагулаў павялічылася за той-жа час а 1,2 проц. да 1,4 проц.

Трэба ў парадак дня работы праставіць рашучую барацьбу з п'янствам і прагуламі.

С. Г.

Б. Зысьман.



Рабочы ліквідуе няпісьменнасць.

ПЛЕНУМ ЦСПСБ

Вылучэнства рабочых і прафсаюзы

(ДАКЛАД ТАВ. КАПЛАНА)

Учора адкрыўся 5-ты пленум Цэнтральнага Савету Прафсаюзаў Беларусі. Пленум адкрыў старшыня ЦСПСБ тав. Рыжоў.

Першым пытаннем пленуму быў даклад тав. Каплана аб удзеле праф-арганізацый у вылучэнні рабочых.

— Праверка работы саюзных арганізацый, — сказаў тав. Каплан, — у гады вылучэння за апошні год (1927-28) паказвае, што прафсаюз дагэтуль яшчэ не адыгравае галоўнае ролі ў справе вылучэння рабочых і работніц у дзяржаўны апарат, і на іншую кіруючую работу.

Дырэктывы ЦСПСБ на пытанні аб вылучэнні атрымалі сваё прамаўленне ў рабоце большасці саюзных арганізацый. Аднак, праваркай выкапаны гэтых дырэктыў, за малым выключэннем, амаль нішто з саюзных арганізацый не займаўся.

Дзякуючы гэтаму мы маем рад недахопаў, якія перашкаджаюць рабоце на вылучэнні.

Асноўнымі недахопамі ў гэтым напрамку можна адзначыць адсутнасць вучоту старых і новых вылучэнцаў, неразумнае пытаньня, каго належыць лічыць вылучэнцам.

Саюз сельгаспрацоўшчыц, запраклад, бярэ на вучот, як вылучэнцаў, увесь прафактыў, а саюз тэкстыльчыкаў лічыць пасадку фурмапа — вылучэннем. Ва многіх выпадках лічэнца вылучэнцамі рабочыя і работніцы, пераведзеныя ў вышэй аплатаемыя разрады.

Тав. Каплан адзначае, што з боку некаторых працаўнікоў дзяржаўнага апарату праўляецца інертнасць і пасыўнае супраціўленне вылучэнню рабочых. Некаторыя гаспадарнікі проста заўважваюць:

Учора ў доме працасветы адкрыўся 2-і ўсебеларускі з'езд т-ва «Прэч няпісьменнасць». Праца з'езду адбываецца пры бліжэйшым удзеле тав. А. Г. Чарвякова.

На з'ездзе прысутнічае 180 дэлегатаў.

Тав. Жылуновіч, адныначу з'езд ад імя Наркамсветы БССР адзначыў задачы, якія ставяць перад т-вам «Прэч няпісьменнасць».

У склад дэлегацыі прэзідыуму абраны т.т. Чарвякоў, Жылуновіч, Галавач, Стасевіч і інш. У ганаровы прэзідыум абраны ўвесь склад палітбюро ЦК УсеКП(б) і бюро ЦК КП(б)Б. З прывітаннем з'езду выступіў сакратар ЦК КП(б)Б т. Васіленіч, старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў, сакратар ЦК ЛКСМБ т. Галавач, член прэзідыуму ЦСПСБ тав. Кулак, ад ЦП саюза працасветы т. Платун, ад ЦК Чырвонага Крыжу т. Цывікевіч.

З'езд паслаў прывітанне лодзінскім рабочым, якія паўсталі супроць капіталістычнага удзёку польскага імпрэрыялізму. У вынесенай рэзалюцыі з'езд т-ва «Прэч няпісьменнасць» заклікае рабочых Польшчы, што т-ва прыме актыўны удзел у дапамозе паўстаўшым рабочым.

З'езд паслаў прывітанне лодзінскім рабочым, якія паўсталі супроць капіталістычнага удзёку польскага імпрэрыялізму. У вынесенай рэзалюцыі з'езд т-ва «Прэч няпісьменнасць» заклікае рабочых Польшчы, што т-ва прыме актыўны удзел у дапамозе паўстаўшым рабочым.

Тав. Каплан прыводзіць некаторыя лічбы, якія характарызуюць работу на вылучэнні.

У асноўным вылучэнне ідзе за кошт рабочага ядра. Так, напрыклад, з 181 вылучэнцаў — 159 зьяўляюцца рабочымі і работніцамі, 22 — служачымі, пры чым вытворчы стаж пераважае большасць вылучэнцаў больш 5-ці год.

Па саюзе сельгаспрацоўшчыц вылучана 136 асоб, з якіх 34 зьяўляюцца батракамі, 29 — рабочыя саўгасаў, 21 — лесная варта і г. д.

Малыя лічбы процант вылучэнцаў беспартыйных (16 проц.) і модалі.

Ці апрачдалі сябе вылучэнцы? У асноўным апраўдалі, адказвае на гэта пытаньне тав. Каплан. З

М Е Н С К

Усебеларускі з'езд т-ва „Прэч няпісьменнасць“

Учора ў доме працасветы адкрыўся 2-і ўсебеларускі з'езд т-ва «Прэч няпісьменнасць». Праца з'езду адбываецца пры бліжэйшым удзеле тав. А. Г. Чарвякова.

На з'ездзе прысутнічае 180 дэлегатаў.

Тав. Жылуновіч, адныначу з'езд ад імя Наркамсветы БССР адзначыў задачы, якія ставяць перад т-вам «Прэч няпісьменнасць».

У склад дэлегацыі прэзідыуму абраны т.т. Чарвякоў, Жылуновіч, Галавач, Стасевіч і інш. У ганаровы прэзідыум абраны ўвесь склад палітбюро ЦК УсеКП(б) і бюро ЦК КП(б)Б. З прывітаннем з'езду выступіў сакратар ЦК КП(б)Б т. Васіленіч, старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў, сакратар ЦК ЛКСМБ т. Галавач, член прэзідыуму ЦСПСБ тав. Кулак, ад ЦП саюза працасветы т. Платун, ад ЦК Чырвонага Крыжу т. Цывікевіч.

З'езд паслаў прывітанне лодзінскім рабочым, якія паўсталі супроць капіталістычнага удзёку польскага імпрэрыялізму. У вынесенай рэзалюцыі з'езд т-ва «Прэч няпісьменнасць» заклікае рабочых Польшчы, што т-ва прыме актыўны удзел у дапамозе паўстаўшым рабочым.

Прыезд т. Браўковіча

У Менск прыбыў саветнік паўпрэдстава СССР у Польшчы т. Браўковіч які об'явіў выязджае ў Варшаву.

Абследаванне дзейнасці выканбюро прафсэццый БДУ

ЦБ пралестуду выдзеліла спецыяльную камісію ў складзе т.т. Грыцкевіча, Іванюкоў і Эпштэйна для абследавання абуральных фактаў у дзейнасці выканбюро і прафсэццый БДУ, аб якіх нядаўна пісалася ў газ. «Звязь». Факт адносна няправільнага накіравання на курорты і нарыстання ступендыямі пацверджваецца. Камісіі запрапанавана ў 3-х дзённы тэрмін закончыць работу па абследаванні дзейнасці выканбюро.

За дзень

— УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД САЮЗУ НАРКАРЧ. Чарговы ўсебеларускі з'езд саюза наркарч напачаўся на 29-га кастрычніка. Перад з'ездам будзе склікана нарада моладзі.

— УКЛАДАНЬНЕ НОВЫХ КАРТ. АДДЭЛ ПРЫРОДЫ і гаспадаркі Інбелкульту выдае дазвольную карту (улучына залюдненія Беларусі), а таксама складае картатэку географіі. Акрамя таго катэдра батанікі аддзелу прыроды і гаспадаркі ў юным акадэмічным годзе распачынае працу па апрацоўцы матэрыялу аб флоры Беларусі з поўным сьпісам.

— МІЖНАРОДНЫ ТЭЛЕФОН НА АБ'ЯДНАНЫМ ВАКЗАЛЕ. Беларускай акруговай сувяззю ўзята пытанне аб абсталяванні на аб'яднаным вакзале міжнароднай тэлефоннай лініі Менск—Масква, Менск—Варшава. Гэтая лінія будзе забраніравана для пасажыраў міжнародных цягнікоў на час астановак пасажыраў гэтых цягнікоў у Менску.

— 20 ВАГОНАЎ КРУП ДЛЯ БЕЛАРУСІ. Для Беларусі паводле кастрычнікавага пляну будзе адгружана 20 вагонаў круп, з якіх: 10 вагонаў па лініі Саюзхлеба і 10 вагонаў па лініі Церабскай.

— ВЫДАЧА ПШАНІЧНАЕ МУКІ. МПРК паставіў пачаць выдачу пшанічнае мукі пайшчыкам, якія хварюць страўнікавымі хваробамі. Мука будзе адпусьціцца з крам №№ 6, 9, 11, 15, 21 і 29 па 2 кілі ў месяц на кішкі.

НОВЫ ПАРАДАК РЭГІСТРАЦЫ РАДЫЁ-ПРЫЁМНІКАЎ. Уведзен новы спрошчаны парадак рэгістрацыі радыё-прыёмнікаў, на якіх даюцца дазволы ў паштова-марачняе хасак. Кошт дазволу на дэдактычны прыёмнік зніжаны з 1 р. 50 к. да 50 кап.

ЭТНАГРАФІЧНЫ ВЕЧАР. Сёння ў актываі залі БДУ адбудзецца этнаграфічны вечар, прысьвечаны трохадому існаваньню кравадочна тааарыства пры БДУ. За гэты час тааарыства наладзіла рад экспедыцый у розныя раёны Беларусі.

ВЫДАЧА СТЫПЕНДЫЙ БЯДНЕЙШЫМ ВУЧНЫМ. У гэтым годзе ўпершыню ўводзіцца выдача стывендыяў студэнтам бліжэйшым вучням сямігодкаў. На гэтую мэту Акруговае Інспектаріят Асветы адпусьціў 5.000 руб. Стыпендыі выддуюцца з 1-га кастрычніка.

IV усебеларускі шашачна-шахматны зьезд

2-і шашачны чэмпіят БССР

Пад рэд. Р. Н. Шукавіча-Трацякова

З першых дзён адчувалася, што майстры сустрэлі сабе дораць добрых партнёраў. То адлі, то другі з іх адважываў у майстраў 1/2-1. Большасць удзельнікаў чэмпіянату БССР паказала добры клас ігры, паказала, што праз 1-2 гады мы можам убачыць у сябе новых майстраў. Першыя тры месцы занялі майстры: С. Гардон-чэмпіён БССР (+19 з 21), 2 і 3 месца. 1. Гардон Рамі (+16 з 21) 4-месці рабочы-маталісты Эдзь (+14). 5 — Вакштэйн (+13 з 21) (Менск), 6 — Школьнік (+13, (Барысаў), 7 — Юрчык (+12 з 21, (Менск) друкар), 8 — Рыжкоў (+12, (Віцебск), 9 — Булавец (+11, (Пружаны), 10 — Хіцкі (+10, (Менск) друкар), 11 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 12 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 13 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 14 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 15 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 16 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 17 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 18 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 19 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 20 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 21 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 22 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 23 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 24 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 25 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 26 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 27 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 28 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 29 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 30 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 31 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 32 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 33 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 34 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 35 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 36 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 37 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 38 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 39 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 40 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 41 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 42 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 43 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 44 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 45 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 46 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 47 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 48 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 49 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 50 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 51 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 52 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 53 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 54 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 55 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 56 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 57 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 58 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 59 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 60 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 61 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 62 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 63 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 64 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 65 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 66 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 67 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 68 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 69 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 70 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 71 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 72 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 73 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 74 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 75 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 76 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 77 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 78 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 79 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 80 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 81 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 82 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 83 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 84 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 85 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 86 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 87 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 88 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 89 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 90 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 91 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 92 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 93 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 94 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 95 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 96 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 97 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 98 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 99 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 100 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 101 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 102 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 103 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 104 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 105 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 106 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 107 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 108 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 109 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 110 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 111 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 112 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 113 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 114 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 115 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 116 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 117 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 118 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 119 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 120 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 121 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 122 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 123 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 124 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 125 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 126 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 127 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 128 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 129 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 130 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 131 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 132 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 133 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 134 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 135 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 136 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 137 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 138 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 139 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 140 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 141 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 142 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 143 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 144 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 145 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 146 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 147 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 148 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 149 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 150 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 151 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 152 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 153 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 154 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 155 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 156 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 157 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 158 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 159 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 160 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 161 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 162 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 163 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 164 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 165 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 166 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 167 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 168 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 169 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 170 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 171 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 172 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 173 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 174 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 175 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 176 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 177 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 178 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 179 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 180 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 181 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 182 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 183 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 184 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 185 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 186 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 187 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 188 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 189 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 190 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 191 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 192 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 193 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 194 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 195 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 196 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 197 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 198 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 199 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 200 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 201 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 202 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 203 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 204 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 205 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 206 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 207 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 208 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 209 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 210 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 211 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 212 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 213 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 214 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 215 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 216 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 217 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 218 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 219 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 220 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 221 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 222 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 223 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 224 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 225 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 226 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 227 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 228 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 229 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 230 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 231 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 232 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 233 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 234 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 235 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 236 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 237 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 238 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 239 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 240 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 241 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 242 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 243 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 244 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 245 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 246 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 247 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 248 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 249 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 250 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 251 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 252 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 253 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 254 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 255 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 256 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 257 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 258 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 259 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 260 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 261 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 262 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 263 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 264 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 265 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 266 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 267 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 268 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 269 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 270 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 271 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 272 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 273 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 274 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 275 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 276 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 277 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 278 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 279 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 280 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 281 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 282 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 283 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 284 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 285 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 286 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 287 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 288 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 289 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 290 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 291 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 292 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 293 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 294 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 295 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 296 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 297 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 298 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 299 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 300 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 301 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 302 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 303 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 304 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 305 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 306 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 307 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 308 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 309 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 310 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 311 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 312 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 313 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 314 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 315 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 316 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 317 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 318 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 319 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 320 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 321 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 322 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 323 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 324 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 325 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 326 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 327 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 328 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 329 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 330 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 331 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 332 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 333 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 334 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 335 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 336 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 337 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 338 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 339 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 340 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 341 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 342 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 343 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 344 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 345 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 346 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 347 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 348 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 349 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 350 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 351 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 352 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 353 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 354 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 355 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 356 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 357 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 358 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 359 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 360 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 361 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 362 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 363 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 364 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 365 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 366 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 367 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 368 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 369 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 370 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 371 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 372 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 373 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 374 — Гейман (+10, (Менск) друкар), 375 — Гей

некоторых працівнікоў дзяржаўнага апарату праяўляецца інэртнасць і паспыхнае супраціўленне вылучэнню рабочых. Некаторыя гаспадарнікі проста залучаюць: «Гэта ўтрыманец, а не працаўнік», «вучыць няма калі, трэба працаваць».

Такія адносіны з боку гаспадарнікаў аказваюць бязумоўна дрэнны ўплыў на вылучэнне. Саюзныя арганізацыі-ж з такімі з'явішчамі

беспартыйных (16 ад.) і модалі.

Ці апраўдалі сябе вылучэнцы? У асноўным апраўдалі, адказвае на гэта пытаньне тав. Каплан. З усіх вылучэнцаў толькі 8 чалавек сябе не апраўдалі, 5 чал. пайшлі эпоў на вытворчасць у сувязі з ліквідацыяй іх пасаг.

На дакладу разгарнуліся ажыўленыя спрэчкі.

С. Г.

Рэарганізацыя медыцынскага кантролю

Згодна зрэктывы НК РСФСР, месцім рэзаславы інструкцыі аб рэарганізацыі медыцынскага кантролю. Да гэтага часу існавала доктарская кансультацыя ў складзе доктара, што лечыць і даверанага доктара страхаксі. Доктар меў права дагэтуль даваць водпуск хвораму толькі да 5 дзён. Звыш гэтага тэрміну, водпуск давала доктарская кансультацыя. Зараз, згодна новага палажэння, доктары могуць даваць

водпуск ад 10 да 15 дзён.

Нагляд за ўсім кантролем над амбулаторыямі ўскладаецца на медыцынскія кантрольныя камісіі, якія будуць даваць водпуск звыш 15 дзён. У Менску акрамя доктараў цэнтральнай рабочай амбулаторыі і амбулаторыі на Нова-Маскоўскай вул. усе доктары ішых амбулаторыі і доктары кватэрнае запамогі змогуць даваць водпуск хворым да 15 дзён.

Рамі (+16 з 21) 4-менскі рабочы-маталісты Элья (+14), 5 — Вакштайн (+13 з пал.) (Менск), 6 — Школьнік (+13, (Барысаў), 7 — Юрчык (+12 з пал., (Менскі друкар), 8 — Рымкоў (+12, (Віцебск), 9 — Будзевіч (+11, (Палацк), 10-ХІ: Левін з Барысана і Хадароў з Віцебску (на 10 з пал.) Герлавіч (+9 з пал.), Герлавіч, Гіршгорн і Цыпкін (на +9), Горлавіч (+8), Жыгіцкі П. Касперскі (на +7 з пал.), Гольман (+6 з пал.), Ліхтэрман (+5 з пал.), Хайнін (+5), Берман (+3).

30-гадовы юбілей шашачнага нампазытара Я. Х. Гордзіна (Бабруйска)

быў асабліва адзначал на зачэпненні шашачнага чэмпіянату. Творы юбіляра зрукаваліся ва ўсіх шашачных часопісах. Тав. Горлавіч лічыцца адным з першых у СССР нампазытараў шашачнага віду, каніюкі, залачы, належыць да выдатковых шашачных тэарэтыкаў. — Прэзідыум ВСФБ востанавіў выдзяліць юбіляру асабны жэтон. З'явішчамі два алошкі творы Я. Гордзіна, часопісы «Печатнік» абвясцілі конкурс з прызамі і ах разьвязаньне. Творы вельмі глыбокія і цікавыя.

Склад 4-га усебеларускага шашачнага зьвязду

З 93 удзельнікаў шахматнага, шашачнага, жаночага чэмпіянату і турніру гарадоў БССР прымаюць удзел:

ад 16—20 год	36 чал.,
» 20—25 »	19 »
» 25—30 »	17 »
» 30—35 »	8 »
» 35—40 »	5 »
» 40—45 »	1 »
» 45 і звыш »	2 »
» выключана »	6 »

У турніры ўцягнуты ўсе акругі, акрамя Мазырскай

Менская	— 41,
Віцебская	— 14,
Бабруйска	— 10,
Палацк	— 10,
Магілёў	— 6,
Ворна	— 6,
Гомель	— 1,

Гомельская акруга прадставіла ўсяго 1 чал., дзякуючы выдбам адносінам да камандыроўкі на вьезд з боку акр.

Павялічыўся працэнт беларусаў, 24 беларусы, 54 лўрэй, 9 расійцаў, 2 палакі, 1 украінец, лівоньцэна 3.

Значна павялічыўся ліч рабочых адварштату (27 чал.). Асобна іх занадта прымаюць месцы — металісты Дувар 1 мес. у жаночым чэмпіянаце, Элья, Юрчык, Ходараў, Школьнік, Рымкоў — у шашачным чэмпіянаце.

Саўгандальшчыкыя далі 19, чыгуважнікі, мэталісты і металісты — на 7, гарбары — 6, друкары і працэсвенты — 5, будаўнікі — 4, сельгаспрабачыя — 3, хрэвапрадоўчыкі — 2, швайнікі, трааспартнікі, харчавікі, раб. камун. гаспадаркі — па 1. За выключэньнем хэмікаў, тэкстыльшчыкаў, пархарчаваньня працэўнікоў паперы, работнікоў мастацтва, нар. суваі, 14 прафэсываў адолелі выставіць сваіх прадстаўнікоў у чэмпіянаты. Гэта выязкае дасягненьне, бо звычайна ўдзельнікі ватых турніраў належалі да 4-5 саюзаў.

Ад Чыронай арміі на вьездзе было 9 чал., саматужнікоў — 2, вучняў — 7 чал. Памыліліся — 6.

Стаж ігры ва ўсіх удзельнікоў досыць значны: 1-5 год — 36 чал., 5-10 г. — 24 ч., 10-15 г. — 8 ч., 15-20 г. — 6, 20-25 — 1, 25-30 г. — 1 ч., 30-35 г. — 1 ч., 36 г. — 1 чал. на выключэна — 16 чалавек.

Панядзелак, 22 Кастрычніка

ПАМЯШКАНЬНЕ КІНО-ТЭАТРУ „КУЛЬТУРА“

ВЕЧАР

удзельнікоў лёдавага паходу

Панядзелак, 22 Кастрычніка

„МАЛЫГІН“

— выступяць удзельнікі экспэдыцыі —

НАЧ. ЭКСП. ЛЁТНІК
праф. Г. Ю. Візэ М. С. БАБУШКІН

КІНО-АПЭРАТАР

І. А. Валентэй

Дэклады суправаджаюцца дэманстрацыяй кіно-фільму, які засьняты ў часе экспэдыцыі

— Дзьве кіно-лекцыі ў адзін сэанс —

Пачатак а 7 і 9 з пал. гадз. увеч. БІЛЕТЫ ПРАДАЮЦА.

Праўленьне Дзярж. Трэсту „КАВМІНПРОЗЛИВ“ і праўленьне БЕЛМЭДГАНДЛЮ гэтым паведамляюць, што **БЕЛМЭДГАНДЛЮ ПЕРАДАНА ПРАДСТАЎНІЦТВА** па збыце наўкаскіх мінэральных вод на тэрыторыі Беларускай ССР тэрмінам па 31-га сьнежня 1931 году

З заказамі належыць зварочвацца па адрасе: Менск, склад наўкаскіх вод Белмэдгандлю, вул. Энгельса, 26-92. тэл. №3-74

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА ЛІСТАПАД і да канца году

на старэйшую ў Беларусі штодзённую газэту

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б)Б (дванаццаты год выданьня)

Падпісная плата: на 1 месяц — 90 кап.; да канца году — 1 руб. 80 кап.

З ДАДАТКАМ ЧАСОПІСІ „БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“ НА 1 МЕСЯЦ — 1 РУБ. 05 КАП. ДА КАНЦА ГОДУ — 2 РУБ. 10 К.

Падпіска ПРЫМАЎІЦА

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Савелькая, 63, 3-ці паверх, штодзённа ад 9 гадз. раніцы да 6 годз. дня, і ў поўнаважанымі галоўнай канторы.

У ПРАВІНЦЫ: у поўнаважанымі галоўнай канторы газ. „Звезда“, аддзяленьнямі „Ізвестія“ і „Правда“, аддзяленьнямі Белдзяржвыдавцтва і ўсімі паштова-тэлеграфамі канторамі.

Для сваячасовага атрымліваньня газэты ад 1-га лістапада здавайце падпіску на ЛІСТАПАД ЗАГІДЗЯ.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакумэнтны лічбцы неспраўдзямі:

Асабовае пасьведчаньне Апановіча М. І., выд. нач. ст. Менск. Зах. ч. 206	Цяцкскі білет № 16408 Герасімава А., выд. саюзам сельгаспрабачых 213
Пропуск на правае хадзеньня па пуцях чыгуны, выд. Рабіннай Аховай ст. Менск. Зах. чыг. 207	Цяцкскі кніжка саюзу сельгаспрабачых Кручовак Ю. В. 214
Каапер. кніжка № 37103, выд. МЦРК на імя Нікольсона Е. Н. 208	Каапер. кніжка МЦРК Кмінік Р. З. 215
Цл. кніжка № 6-3981 Басіноўскай Я. В., выд. саюзам будаўнікоў. 209	Біржавы нумар Кавальскай П. М., выд. Менскай біржай працаў. 216
Біржавы нумар Варавана Г. С., выд. Менскай біржай працы. 210	Каапер. кніжка № 21110 Юдэва М. І. 217
Пашпарт Дубін А. І., выд. Менскай мідліцый 211	Каапер. кніжка МЦРК Мінкова М. 218
Галавы білет (службовы) Гайсенка І. К., выд. праўленьнем МББ ч. 212	

КІНО-ТЭАТР „КУЛЬТУРА“

Грандыёзная гістарычная пастаноўка паводле апавесьці А. С. Пушкіна — **КАПІТАНСКАЯ ДАЧКА**

ВЯЛІКІ СУЧАСНЫ БЫТАВЫ ФІЛЬМ „Чырвоная Зорка“ **МОЙ СЫН** бытавая драма ў 6 частках Звыш праграмы — вылікае канфартнае аддзяленьне

КІНО „І тэркацыя ол“ Грандыёзны амерыканскі баявік **Тры мушкетэры** у 2-х сэрыях — 12 частках, дзьве сэрыі ў адзін сэанс Пачатак 1-га сэансу а 6 г., 2-га — а 8 г. 30 м., 3-а — 10 г.

Кіно „СПАРТАК“ Грандыёзны нямецкі баявік **„ВАР’ЕТЭ“** трагедыя ў 7 част. У галоўн. ролях: Эміль Янінгс і Ліа дэ-Пуці

1-шы дзіцячы КІНО-ТЭАТР **Юны Піявэр** **МАЛЕНЬКІЯ І ВЯЛІКІЯ** намядны ў 5 часткі Пач. сэансаў а 3 з пал. гадз. дня, 4 сэансы: 3 з пал. 5, 6 з пал. 1, 8 г. БІЛЕТЫ ПА 15 КАП. НА ўсе месцы. Месцы нумараваны.

Преподаю языки: французскі, нямецкі, англійскі —) И МУЗЫКУ (—) от 4-х до 7 час. Красназвонскі ул., д. № 23, кв. № 1.

Нужна домработница, умеющая хорошо готовить и стирать, в небольшую семью. Плата по соглашению. Комсомольская 13, кв. 4, от 4 до 6.

Пачатак 6 на в 7-й гадз. увеч.

— **Лягушкі райбюро Ю. П. паведамляе, што ў ільдзею, 21-га кастрычніка і. з. ролна а 6-й гадзіне ўвечары, у паміжканьні Палітэхнікуму (на сул. К. Маркса), аббудзены сэмінары павядыроў атрадаў і фарнастоў.**

Просьба зьліціца без спэцыяльнага.

У пятніцу, 26 кастрычніка, а 8 гадз. увечары, у паміжканьні Камуністэцкага абудзены сход Гістарычнай сэкцыі таварыства марксыстаў БССР.

На парадку дня:

1. Абмеркаваньне кнігі С. Ашуркава: „Нарысы па гісторыі рэвалюцыі ў Беларусі“. Рэвізны аб кнізе дадуць праф. Пічэта, Віткоўскі, Юлаў і Жылуновіч. Бюро Гістарычнай сэкцыі просіць сваіх сяброў сваячасова азнаёміцца з гэтай кнігай.

Другім пытаньнем, якое будзе абмеркавана, гэта пасылка дэлегацыі на Усеагульную канфэрэнцыю гісторыкаў-марксыстаў, якая абудзеныя ў Маскве, у канцы сьнежня.

Адказы рэдактар Я. А. СЬМІЎ

НА ЛЕСОЗАВОДЕ № 13 „ФАНЕРОДВИНОПЕС“ В. Г. ВИТЕБСКЕ

ИМЕЮТСЯ К ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ МАШИНЫ И СТАНКИ:

- 1) Паровая машина — Компаунт, 120 лш. сил, фирмы Рихард-Поле, построенная в 1894 г. в гор. Риге, ценою 8.650 руб.
- 2) Паровой котел Корнвалийский — 3.750 руб.
- 3) Паровой котел паровозный — 1.080 руб.
- 4) Рама «Стелла» — 7.296 руб.
- 5) » » — 5.940 руб.
- 6) Зеймер цепной одновальный ф. «Стелла» — 1.540 руб.

За великими справками и разъяснениями просьба обращаться в контору Лесозаводов: Витебск, 1-ая Марковщина, почтовый ящик № 35.

„СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ“

ВЫТЯЖКА ИЗ СЕМЕЙНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХМЕРА

ЦЕНА ФАКТОРА 2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САЛГИМЕНТИ СССР

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПЛАТНОМУ СКЛАДУ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ФАКТОРА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАДАТЬА ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ

ЛЕЧЕБ. УЧР. И ВРАЧАМ „GRATIS“

МОСКОВПРОМСОЮЗ

ЛАБОРАТ. КООПЕРАТИВА „АЛЕН МОСКВА“ МОСКВА, ПЕРЦЕНА 5/10

Для здачы **АБВЕСТАК** ЗВАНЕЦЕ ПА ТЭЛЕФ. 7-81

Знойдзена каапер. кніжка ДО-РОШЭВІЧ Н. Н. Атрымаць у канторы газ. „Звезда“